



## СУСТРЭЧЫ

### БДУ наведар міністр абароны Беларусі

Міністр абароны Беларусі генерал-палкоўнік Леанід Мальцаў выступіў 27 кастрычніка ў нашым універсітэце з лекцыяй "Рэфармаванне Узброеных Сілаў Рэспублікі Беларусь і яго роля ў забеспячэнні ваеннай бяспекі дзяржавы".



Падчас лекцыі міністр абароны адзначыў важнасць працэсаў, якія ідуць цяпер у беларускім войску. Аб'ектыўнымі прычынамі гэтых працэсаў сталі змена сутнасці вайны і ўзброенай барацьбы, эканамічная мэтазгоднасць утрымання мабільных і добра аснашчаных Узброеных Сілаў.

Сёлета на базе ваеннай кафедры ўніверсітэта створаны ваенны факультэт, які пачаў падрыхтоўку спецыялістаў для Узброеных Сілаў па спецыяльнасцях кадравых афіцэраў, афіцэраў запasu і малодшых спецыялістаў для ракетных войскаў і артылерыі, хімічных войскаў. Факультэт ажыццяўляе таксама і падрыхтоўку ваенных псіхолагаў. Сёлета 24 курсанты пачалі навучанне па праграме падрыхтоўкі кадравых афіцэраў.

Пасля заканчэння лекцыі генерал-палкоўнік Леанід Мальцаў адказаў на пытанні прысутных.

Фотаздымак Генадзя КРАСКОЎСКАГА

## ВІНШУЕМ!

Сапраўдны падарунак для Alma mater напярэдадні 82-й гадавіны падрыхтавалі студэнты БДУ і іх навуковыя кіраўнікі.

23 кастрычніка ў зале пасяджэнняў Вучонага савета БДУ адбылася цырымонія ўрачыстага ўручэння пасведчанняў спецыяльнага фонду Прэзідэнта Беларусі па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў. 43 студэнты, магiстранты і аспіранты БДУ атрымалі пасведчання і прэміі спецыяльнага фонду. Першую прэмію (100.000 руб.) атрымалі 7 чалавек, другую (80.000 руб.) — 15 чалавек, трэцюю (70.000 руб.) — 21 чалавек. У цырымоніі прынялі ўдзел намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Міхаіл Аляксандравіч Аўласевіч (старшыня савета фонду), кіраўнік групы памочнікаў намесніка старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Уладзімір Аляксандравіч Аўдэюшын, сакратар Савета фонду Ніна Уладзіміраўна Пташнік.

Максімальную колькасць прэміі атрымалі прадстаўнікі факультэта радыёфізікі і электронікі (11), за імі ідуць біялагічны (6) і гістарычны (4) факультэты, факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі (4). Прадстаўнікі філалагічнага, юрыдычнага, геаграфічнага і фізічнага факультэтаў атрымалі па 3 прэміі, а механіка-матэматычнага, хімічнага факультэтаў і факультэта міжнародных адносін — па 2.

Адзначым, што спецыяльны

### Лаўрэаты спецыяльнага фонду Прэзідэнта



фонд Прэзідэнта Беларусі падтрымаў аўтараў найлепшых работ, прадстаўленых на рэспубліканскі конкурс навуковых работ студэнтаў 2002 года. Усяго ж у конкурсе 2002 года ўдзельнічалі 154 студэнты БДУ. 46 з іх атрымалі першую прэмію конкурсу, 22 — другую, 63 — трэцюю.

На цырымоніі ўзнагароджання выступіў намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу, старшыня савета спецыяльнага фонду Прэ-

зідэнта Беларусі па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў М.А. Аўласевіч. Ён падкрэсліў, што без падтрымкі адоранай моладзі нельга сфарміраваць інтэлектуальны патэнцыял нацыі. Фонд, чыя дзейнасць накіравана якраз на такую падтрымку, існуе з 1996 года, і за гэты час яго лаўрэатамі сталі больш за 8000 навучэнцаў, студэнтаў, выкладчыкаў і навуковых супрацоўнікаў.

Кожны год лаўрэатамі фонду становіцца вялікая колькасць

прадстаўнікоў БДУ: пераможцы розных рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў, іх трэнеры і навуковыя кіраўнікі, навуковыя студэнцкія аб'яднанні.

Далейшых вам поспехаў, дарагія калегі!

А.Г. ЗАХАРАЎ,

начальнік аддзела

навукова-даследчай

работы студэнтаў

Фотаздымак

Генадзя КРАСКОЎСКАГА

## ПАДВЕДЗЕНЫ ВЫНІКІ

### Пераможцы навуковага конкурсу

На пасяджэнні Вучонага савета БДУ 30 кастрычніка адбылося прысуджэнне прэміі імя У.І. Пічэты і А.Н. Сеўчанкі. Сёлета гэтыя прэміі маюць падвойнае значэнне: універсітэт адзначае 100-годдзе з дня нараджэння А.Н. Сеўчанкі і 125-годдзе з дня нараджэння У.І. Пічэты. З гэтай нагоды БДУ прысудзіў па дзве прэміі.

Прэміі імя У.І. Пічэты ў галіне сацыяльных і гуманітарных навук атрымалі:

Алег Антонавіч Лойка, доктар філалагічных навук, прафесар філалагічнага факультэта, член-карэспандэнт НАН Беларусі, за падручнік "Старабеларуская літаратура". Яму быў уручаны дыплом і грашовая ўзнагарода ў памеры 2.125.000 руб.;

Віктар Анатольевіч Фядосік, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў гістарычна-

га факультэта, за цыкл навуковых працаў і падручнікаў "Чалавек і соцый у антычнасці і сярэднявеччы". Яму быў уручаны дыплом і грашовая ўзнагарода ў памеры 2.125.000 руб.

Прэміі імя А.Н. Сеўчанкі ў галіне прыродазнаўчых і тэхнічных навук атрымалі:

за цыкл працаў "Анізатропія працэсаў паглынання і выпускання святла складанымі арганічнымі злучэннямі" — Яўген Сямёнавіч Варапай, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, загадчык кафедры лазернай фізікі і спектраскапіі фізічнага факультэта (дыплом і грашовая ўзнагарода ў памеры 531.250 руб.); Анатоля Пятровіч Клішчанка, доктар фізіка-матэматычных навук, загадчык кафедры атамнай фізікі і фізічнай інфарматыкі фізічнага факультэта (дыплом і грашовая ўзнагарода ў памеры 531.250 руб.); Анатоля Анто-навіч Мінько, доктар фізіка-ма-

тэматычных навук, прафесар, намеснік дырэктара па навукавай рабоце НДІ ПФП імя А.Н. Сеўчанкі (дыплом і грашовая ўзнагарода ў памеры 531.250 руб.); Уладзімір Іванавіч Палечыц, доктар фізіка-матэматычных навук, вучоны сакратар НДІ ПФП імя А.Н. Сеўчанкі (дыплом і грашовая ўзнагарода ў памеры 531.250 руб.);

за даследаванні па тэорыі і метадах тэматычнага картаграфавання і распрацоўку ключавых раздзелаў Нацыянальнага атласа Беларусі — Валерыя Станіслававіч Аношка, доктар геаграфічных навук, прафесар, загадчык кафедры глебазнаўства і геалогіі геаграфічнага факультэта (дыплом і грашовая ўзнагарода ў памеры 425.000 руб.); Расціслаў Афанасьевіч Жмойдзяк, кандыдат геаграфічных навук, прафесар кафедры геаграфіі і картаграфіі геаграфічнага факультэта (дыплом і грашовая ўзнага-



роджанне ў памеры 425.000 руб.), Аляксандр Уладзіслававіч Казулін, доктар педагагічных навук, прафесар (дыплом і грашовая ўзнагарода ў памеры 425.000 руб.); Галіна Іосіфаўна Марцінкевіч, доктар геаграфічных навук, прафесар кафедры геаграфічнай экалогіі геаграфічнага факультэта (дыплом і грашовая ўзнагарода ў памеры 425.000 руб.); Іван Іванавіч Пірожнік, доктар геаграфічных навук, прафесар, дэкан геаграфічнага факультэта

(дыплом і грашовая ўзнагарода ў памеры 425.000 руб.). Гэты навуковы калектыў адмовіўся ад грашовага ўзнагароджання і перадаў яго ў Фонд развіцця БДУ.

У адпаведнасці з Палажэннем аб конкурсе навуковых працаў студэнтаў у галіне сацыяльных і гуманітарных, прыродазнаўчых і тэхнічных навук на тым самым пасяджэнні Вучонага савета былі адзначаныя дзве працы з уручэннем кож-

наму пераможцу дыплама і грашовага ўзнагароджання ў памеры 425.000 руб. У галіне прыродазнаўчых і тэхнічных навук найлепшай была прызнаная праца магiстранта фізічнага факультэта Андрэя Генадзьевіча Рабцава "Парогавыя і дынамічныя характарыстыкі паўправадніковых лазераў" (навуковы кіраўнік Леанід Іванавіч Бураў, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт кафедры агульнай фізікі фізічнага факультэта, кіраўнік СНДЛ). У сферы сацыяльных і гуманітарных навук была адзначана праца студэнткі V курса факультэта філасофіі і сацыяльных навук Ліліі Леанідаўны Ільшыннай "Канцэптуальныя мадэлі сучаснай цывілізацыйнай дынамікі як прадмет філасофска-метадалагічнага аналізу" (навуковы кіраўнік Уладзімір Цімафеевіч Новікаў, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт кафедры філасофіі і метадалогіі навуцы БДУ).

Фотаздымак  
Генадзя КРАСКОЎСКАГА



СВЯТЫ

## Дзень нараджэння ўніверсітэта

30 кастрычніка БДУ святкаваў 82-ю гадавіну свайго заснавання. Па ўсталяванай традыцыі гэты дзень для студэнтаў абвешчаецца неучэбным. Таму многія пачалі святкаваць ужо ў сераду, 29 кастрычніка, накіраваўшыся на начную дыскатку ў клубы "Бліндаж" ці "Юла". З апошняга, дарчы, радыёстанцыя "Бі-Эй" вяла трансляцыю, таму да святкавання свабодна маглі далучыцца і студэнты ў інтэрнатах.

Асноўным месцам святочных мерапрыемстваў стаў спартыўны комплекс "Уручка". Тут у чацвер адбылася танцавальна-забаўляльная праграма "БДУ-HOLIDAY-2003". Пачалася яна з віншавальнага слова рэктара БДУ, прафесара А.У. Казуліна. Сваім выступам ён задаў тон усяму святу і быў падтрыманы астатнімі гасцямі, якія падчас вечарыны падымаліся на сцэну. А было іх нямаля. Удзельніцаў праграмы весялілі айчынныя і расійскія ды-джэі, выдатна адпрацавала сваё амаль што гадзінае выступленне група "Га-

рачыя галовы". Аднак ім крыху не пашанцавала: зала чакала найбольш цікавага для сябе артыста — Андрэя Губіна. Дзесьці ля паловы на сёму ў гардэроб амаль немагчыма было здаць верхнюю вопратку, а калі на сцэне з'явіўся Андрэй, то ўсе, хто быў па-за межамі залы (за выключэннем супрацоўнікаў АМА-Па і службы бяспекі, якія працавалі падчас мерапрыемства на высокім узроўні), рушылі на танцападлогу, дзе літаральна яблыку не было дзе ўпасці. А. Губін не толькі спяваў свае вядомыя і любімыя слухачамі песні, але і шчыра павіншаваў усіх прысутных з днём нараджэння "alma mater". Адзінае, чым "пакрыў-дзіў" прысутных на свяце, гэта невялікая працягласць свайго выступу: зала гатовая была танчыць пад яго музыку не адну гадзіну.

Дзень нараджэння атрымаўся. І кожны, хто прыйшоў на святкаванне, знайшоў там штосьці цікавае для сябе.

Вадзім ЗУБРЫЦКІ

ВЕДАЙ НАШЫХ!

Сталі вядомымі вынікі VI чвэрцьфінальных камандных спаборніцтваў Заходняга рэгіёна чэмпіянату свету па праграмаванні сярод студэнтаў у рамках спаборніцтваў АСМ, арганізаваных на базе факультэта прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

## Найлепшыя праграмісты — у БДУ

тэта прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі Вікторыя Лебедзь, Іван Мяцельскі, Максім Восінаў: яны змаглі рашыць 8 задач з прапанаваных 9. Другое месца заняла каманда БДУ № 1 са сту-

ходняга рэгіёна, дацэнт кафедры матэматычнага забеспячэння ЭВМ БДУ Людміла Уладзіміраўна Пеўзнер, пераможцам прыйшлося пазмагацца, бо ў чвэрцьфінальных спаборніцтвах

най арганізацыі АСМ, вельмі аўтарытэтай у свеце камп'ютэраў, не так даўно — толькі з сезону 1995/1996 гадоў. Высокія вынікі беларусаў, асабліва камандаў БДУ, былі ацэнены аргкамітэтам чэмпіянату, і ў 1998 годзе нашай краіне было дадзена права арганізаваць на базе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта новы чвэрцьфінальны рэгіён, які і быў названы Заходнім.

Нягледзячы на "малады ўзрост", прадстаўнікі Заходняга чвэрцьфінальнага рэгіёна кожны год дабіваюцца права прымаць удзел у фінале АСМ-чэмпіянату свету па праграмаванні сярод студэнтаў. Нагадаем, што ў сезоне 2002—2003 гадоў ад Беларусі на фінал у Лос-Анжэлэс ездзілі таксама студэнты БДУ: Іван Мяцельскі, Яўген Ганчар, Уладзімір Танковіч.

Каб трапіць зноў у фінал, сёлетнім пераможцам давядзецца ўпарта пазмагацца з мацнейшымі камандамі Расіі, Грузіі, Арменіі, Азербайджана, Эстоніі, Латвіі, Літвы, Казахстана і іншымі ў паўфінале, на які Заходняму рэгіёну выдзелена восем месцаў. Паўфінальныя спаборніцтвы чэмпіянату свету па праграмаванні сярод студэнтаў пройдуць у канцы лістапада 2003 года ў Санкт-Пецярбурзе. А ўжо сам фінал адбудзецца ў сакавіку 2004 года ў сталіцы Чэхіі — Празе.

Ганна ЛАГУН



На фото: (злева направа) Іван Заўгародні, Іван Мяцельскі, Вікторыя Лебедзь, Максім Восінаў, Аляксей Кіркоўскі і Аляксей Данчанка

та з 21 па 24 кастрычніка. (Традыцыйна адначасова з чвэрцьфіналам праводзілася адкрытая Рэспубліканская алімпіяда па інфарматыцы сярод студэнтаў профільных ВНУ.) Першае месца заняла каманда БДУ № 2, якую склалі студэнты факультэта таго ж факультэта Аляксея Данчанкі, Івана Заўгародняга, Аляксея Кіркоўскага, трэцяе месца — каманда ўніверсітэта Тарту (Эстонія), чацвёртае — каманда Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта № 1.

Як паведаміла дырэктар За-

2003 года прынялі ўдзел 37 камандаў з вядучых ВНУ Беларусі, Эстоніі (Тарту і Талін), Літвы (Вільнюс і Каўнас), Латвіі (Рыга) і ўпершыню з Расіі (Калінінград).

Трэба сказаць, што беларускія каманды пачалі ўдзельнічаць у чэмпіянатах міжнарод-

НЕ ПРАМІНІЦЕ!

## Кірмаш вакансій

БДУ запрашае студэнцкую моладзь на студэнцкі "Кірмаш вакансій". На кірмашы вас чакаюць прадстаўнікі арганізацый і прадпрыемстваў горада Мінска, якія прапануюць працу, спецыялісты гарадской службы занятасці, юрысты, псіхолагі, прафкансультанты, відэааказ фільмаў аб разнастайных спецыяльнасцях.

Прыходзьце 11 лістапада з 10.00 да 13.00 у галоўны корпус БДУ (прасп. Ф. Скарыны, 4), хол 4-га паверха. Тэл. для даведак 209-52-61.

ВЕСТКИ З ФАКУЛЬТЭТАЎ

## Дні юрыдычнага факультэта

Разам з БДУ свой дзень нараджэння святкаваў і юрыдычны факультэт. 29 кастрычніка на факультэце была наладжана традыцыйная міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў і асіпіантаў пад назвай "Дзяржава і права: традыцыі і перспектывы". У канферэнцыі прынялі ўдзел студэнты не толькі БДУ, але і іншых ВНУ Беларусі, Польшчы, Расіі, Украіны і інш.

30 кастрычніка ў Палацы культуры чыгуначнікаў быў арганізаваны святочны вечар для студэнтаў, выкладчыкаў, выпускнікоў юрыдычнага факультэта: прысутныя ўбачылі студэнцкі КВЗ, выкладчыцкую прэс-канферэнцыю і конкурс выкладчыкаў, канцэрт.

Фотаздымак Л.А. КУШАЛЕВІЧ



## Вечарына першакурснікаў

29 кастрычніка на факультэце журналістыкі адбылася вечарына, прысвечаная Дню першакурсніка. Арганізатары гэтай падзеі паклапаціліся, каб усё прайшло на "ўра". За гэта вялікі дзякуй чацвертакурсніцы Вользе Фраловай, другакурсніцы Галіне Свечкапалавай і ўсім, хто прымаў удзел у святочным канцэрце. Кожная з шасці груп падрыхтавала свой асабісты нумар. Мэта

гэтых нумароў — прарэкламаваць сябе, паказаць свае здольнасці.

Трэба адзначыць, што першакурснікі не расчаравалі. Вясёлыя, з добрым пачуццём гумару, яны зрабілі свае выступы непаўторнымі.

Ірына САНКЕВІЧ,  
студэнтка II курса  
факультэта журналістыкі

СЕМІНАРЫ

## Дапамагчы інвалідам

Міжнародны семінар, прысвечаны сацыяльнай дапамозе інвалідам і асобам з абмежаванымі магчымасцямі, адбыўся 28—29 кастрычніка на базе нашага ўніверсітэта. Спецыялісты сацыяльных службаў Беларусі, Расіі, Польшчы і Германіі разглядалі праблемы абароны, перанавучання і рэабілітацыі людзей з абмежаванымі магчымасцямі: сіротаў, людзей з псіхічнымі адхіленнямі, вызваленых з месцаў пазбаўлення волі, пажылых і беспрацоўных.

Удзел у працы семінару ўзялі супрацоўнікі Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, сацыяльных устаноў горада Дортмунда (Германія) — цэнтра прафесійнага перанавучання інвалідаў, цэнтра прафесійных трэнінгаў і Вышэйшай спецыяльнай школы, а таксама вядучыя спецыялісты Федэральнага навукова-практычнага цэнтра медыка-сацыяльнай экспертызы і рэабілітацыі інвалідаў (Масква) і Гданьскага ўніверсітэта (Польшча).

Паводле інфармацыі БЕЛТА

ПАДПІСКА — 2004

## «Веснік БДУ»

Пачалася падпіска на перыядычны выданні на першае пайгодовдзе 2004 года. Падпісная цана на часопіс «Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта» на перыяд наступна:

**Серыя I** — фізіка, матэматыка, інфарматыка (№ 1, студзень; № 2, май):

індывідуальная (індэкс 74851) — 11660 р.;  
ведамасная (індэкс 748512) — 26058 р.

**Серыя II** — хімія, біялогія, географія (№ 1, люты; № 2, чэрвень):

індывідуальная (індэкс 74852) — 11660 р.;  
ведамасная (індэкс 748522) — 26058 р.

**Серыя III** — гісторыя, філасофія, псіхалогія, паліталогія, сацыялогія, эканоміка, права (№ 1, сакавік):

індывідуальная (індэкс 74853) — 5830 р.;  
ведамасная (індэкс 748532) — 13029 р.

**Серыя IV** — філалогія, журналістыка, педагогіка (№ 1, красавік):

індывідуальная (індэкс 74854) — 5830 р.;  
ведамасная (індэкс 748542) — 13029 р.

Падпіска на часопіс «Веснік БДУ» можна ва ўсіх аддзяленнях сувязі Рэспублікі Беларусь.

Рэдакцыя і рэдакцыйны часопіс



## ПАДЗЕЯ

# Прайшлі вучэнні па грамадзянскай абароне

28 кастрычніка 2003 года Беларускім дзяржаўным універсітэтам былі праведзены комплексныя вучэнні па тэме "Арганізацыя і правядзенне аварыйна-выратавальных і іншых неадкладных работ пры ліквідацыі вынікаў аварый, катастроф і стыхійных бедстваў". У мерапрыемстве прынялі ўдзел каля 300 чалавек. Асабліва ўвага была нададзена практычным дзеянням па рэалізацыі мераў па ахове супра-

цоўнікаў і студэнтаў пры надзвычайных сітуацыях: эвакуацыя, аказанне першай дапамогі санітарнымі дружинамі, тушэнне пажару.

Вучэнні паказалі, што органы кіравання ў цэлым падрыхтаваны да выканання мерапрыемстваў па ахове супрацоўнікаў і студэнтаў пры пагрозе ўзнікнення надзвычайных сітуацый.

Найлепшых вынікаў дасягнулі санітарная дружина геа-

графічнага факультэта (камандзір — Д.Л. Тварановіч), група аховы грамадскага парадку фізічнага факультэта (камандзір — В.І. Варабей), пункт радыяцыйнага і хімічнага назірання хімічнага факультэта (камандзір — В.С. Касабуцкі).

Ірына САНКЕВІЧ,  
студэнтка II курса  
факультэта журналістыкі  
Фотадымкі  
Генадзя КРАСКОЎСКАГА



Пажар тушыць добрахотная пажарная дружина фізічнага факультэта



Сандружина географічнага факультэта аказвае першую медыцынскую дапамогу



Намеснік начальніка грамадзянскай абароны прарэктар В.В. Сувораў прымае даклад аб гатоўнасці групы аховы грамадскага парадку фізфака

## СУПРАЦОЎНІЦТВА

## Будзе кітайскі культурны цэнтр

Студэнты кітайскага аддзялення філалагічнага факультэта БДУ атрымалі 22 кастрычніка ў падарунак ад урада Кітая лінгфонны кабінет на 30 месцаў і камплект навучальнай літаратуры. На ўрачыстай цырымоніі Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол КНР у нашай краіне Юй Чжэньчы зазначыў, што з дапамогай апаратуры і кніг беларускія дзяўчаты і хлопцы змогуць не толькі ўдасканаліць веды кітайскай мовы, але і больш даведацца пра традыцыі, культуру і гісторыю Кітая. Дарэчы, яшчэ ў лістападзе 2002 г. студэнты кітайскага аддзялення атрымалі ў падарунак ад Міністэрства адукацыі КНР змоль за 500 навучальных дапаможнікаў, спадарожнікавую антэну, тэлевізар і магнітафон.

Рэктар нашага ўніверсітэта А.У. Казулін, выступаючы на цырымоніі, зазначыў, што плёнае супрацоўніцтва кітайскага пасольства ў Беларусі і БДУ будзе працягвацца і надалей. Плануецца павялічыць колькасць студэнтаў, якія праходзяць стажыроўку ў Кітаі, адцяперашніх 3 да 10 чалавек. Апрача таго, у БДУ павінен з'явіцца кітайскі культурны цэнтр, які будзе мець статус рэспубліканскага. Мяркуецца таксама, што ў БДУ адкрыецца новая спецыяльнасць "Кітайская народная медыцына", па заканчэнні якой студэнты будуць атрымліваць дыплом не толькі БДУ, але і Пекінскага ўніверсітэта.

Кітайскае аддзяленне філалагічнага факультэта БДУ было адкрытае ў 2001 г. Студэнты вывучаюць мову, літаратуру і культуру Кітая, яны могуць займацца па сучасных навучальных праграмах і стажыравацца ва ўніверсітэтах КНР. Цяпер на аддзяленні навучаюцца крыху больш за 20 студэнтаў, у якіх выкладаюць высокакваліфікаваныя спецыялісты з Кітая.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

## ІНІЦЫЯТЫВА

## Маладзёжныя праекты

Падведзены вынікі конкурсу "Найлепшы маладзёжны праект", які праводзіла ўпраўленне выхаваўчай працы з моладдзю. На разгляд былі прадстаўлены наступныя праекты:

1. "Дыпламатыя Беларусі ў асобах" (выраб арыгінал-макета і выданне зборніка) — ФМА;
2. "Чума на абодва вашыя дамы" (музычна-драматычная пастаўка) — тэатр-студыя БДУ "На філфаку";
3. "Студэнцкі цэнтр занятасці" (аптымізацыя і пашырэнне дзейнасці) — камітэт ГА "БРСМ";
4. "Зваротная сувязь" (выданне студэнцкай газеты) — студсаюз;

5. "Аўтограф" (выданне альманаха студэнцкіх работ) — журфак;
6. "Грамадская інфармацыйная служба" — студгарадок;
7. "Развіццё сістэмы студэнцкага самакіравання студгарадка БДУ" — студгарадок;
8. "Студэнцкі інфармацыйны партал" — эканамічны факультэт;
9. "Міжнародны студэнцкі элёт" — Савет старастаў.

Сход экспертнай камісіі адбыўся 22 кастрычніка. Па выніках сходу камісія прысудзіла: I месца — праекту калектыву суіскальнікаў студгарадка БДУ "Грамадская інфармацыйная служба";

II месца — праекту калектыву суіскальнікаў камітэта ГА "БРСМ" БДУ "Студэнцкі цэнтр занятасці";

III месца — праекту калектыву суіскальнікаў тэатр-студыі БДУ "На філфаку" "Чума на абодва вашыя дамы".

На ажыццяўленне праектаў выдзелены гранты: I месца — 1.250.000 руб., II месца — 750.000 руб., III месца — 500.000 руб. Усім кіраўнікам праектаў, падарожных на конкурс, прызначаны надбаўкі да стыпендыі за кастрычнік 2003 г. у памеры 70.000 руб.

"Грамадская інфармацыйная служба" — гэта добраахотнае студэнцкае аб'яднанне, якое ажыццяўляе інфармацыйную дзейнасць. Служба ствараецца з прадстаўнікоў інфармацыйных камісій студсаветаў

інтэрнатаў і сацыяльна актыўных студэнтаў. Грамадская інфармацыйная служба дазваляе з дапамогай фармавання грамадскай думкі студэнтаў павысіць эфектыўнасць інфармацыйна-прапагандысцкай работы.

"Студэнцкі цэнтр занятасці" — гэта дапамога студэнтам у пошуку працы і магчымасць атрымаць дадатковыя практычныя навыкі. Цэнтр мае электронную базу звестак студэнтаў, якім трэба працаўладкаванне, электронную базу вакансій, якія прапануе рынак працы, і электронную базу прадпрыемстваў, якім трэба як некваліфікаваныя спецыялісты, так і маладыя людзі з пэўнай спецыяльнасцю. Сёння Студэнцкі цэнтр занятасці БДУ супрацоўнічае з Мінскім гарадскім цэнтрам за-

нятасці і многімі прадпрыемствамі і арганізацыямі Мінска, а таксама штогод праводзіць у БДУ "Кірмаш вакансій", у якім удзельнічаюць больш за 30 прадпрыемстваў сталіцы. 70 % студэнтаў, якія звярнуліся па дапамогу ў цэнтр, здолелі ўладкавацца на працу.

Тэатр-студыя "На філфаку" робіць пастаўку п'есы Р. Горына "Чума на абодва вашыя дамы", задуманай як працяг Шэкспіраўскай "Рамэа і Джульеты". У спектаклі выкарыстоўваецца музыка французскага кампазітара Ж. Прэсгурвіка, песні на вершы ўдзельнікаў тэатр-студыі Н. Чадовіч, В. Тарпарова, К. Сухамлінава. Харэаграфія — актора тэатр-студыі Д. Пароменскага.

Вольга ЯРАШ

## ПОСТФАКТУМ

Прафсаюз Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адзначыў сваё 80-годдзе ў святочнай абстаноўцы. Адбылося ўрачыстае пасяджэнне прафсаюзнага актыву, на якім былі адзначаны лепшыя прафсаюзныя работнікі. Ганаровай граматай за шматгадовую і добрасумленную працу ў прафсаюзе быў узнагароджаны Аляксандр Фірсавіч Нікіценка, намеснік старшыні прафсаюза супрацоўнікаў БДУ. Грамату ўручыла Тамара Іосіфаўна Чобатава, старшыня Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі.

Ганна ЛАГУН  
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА



## ДАПАМОГА

## Крэдыт для БДУ

Пастанова Савета Міністраў № 1324 ад 14 кастрычніка 2003 г. гарантуе нямецкаму Байрышэхіпоферайсбанку пагадненне другой часткі крэдыту для аплаты паставак тавараў у рамках інвестыцыйнага праекту па пабудове навучальна-лабараторнага корпуса БДУ. Гэты праект ажыццяўляецца за кошт сродкаў нямецкага банка ў рамках германскай сістэмы падтрымкі экспарту. Плануецца, што бліжэйшым часам ААТ «Белзнешэканбанк», упунаважаны як банк-агент па абслугоўванні крэдыту, атрымае другую частку крэдыту ў памеры 2,8 млн еўра.

Аплата па пагадненні асноўнай пазыкі і працэнтаў па крэдыце будзе ажыццяўляцца як за кошт сродкаў самога БДУ, так і бюджэту.

Паводле інфармацыі БЕЛТА

З НАГОДЫ

## Леў Талстой і XXI стагоддзе

“Дні Льва Талстога”, арганізаваныя кафедрай рускай літаратуры, прайшлі на філалагічным факультэце. Прывітаваліся яны 175-годдзю з дня нараджэння вялікага пісьменніка.

Шырокае кола пытанняў, звязаных з творчай спадчынай раманіста ў кантэксце сучаснасці, закранулі ўдзельнікі круглага стала “Л.М. Талстой і XXI стагоддзе”. Запрошаныя на пасяджэнне студэнты, выкладчыкі і навукоўцы выслушалі шэраг навуковых дакладаў і паведамленняў, з якімі выступілі літаратуразнаўцы сталічных ВНУ і спецыялісты з іншых гарадоў Беларусі. Вяла круглы стол загадчыца кафедры рускай літаратуры БДУ доктар філалагічных навук прафесар С.Я. Ганчарова-Грабoўская.

Традыцыям творчасці Льва Талстога прысвяціў свой даклад прафесар Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта А.А. Несцярынка. Пра філасофскую антрапалогію пісьменніка казаў дацэнт М.Ф. Пячэнка.

З цікавасцю былі сустрэтыя даклады, у якіх асвятляліся праблемы кампаратывістыкі. Прафесар Гродзенскага ўніверсітэта С.Ф. Мусіенка прысвяціла свой выступ тэме “Міф Напалеона ў польскай і рускай прозе XIX стагоддзя”. Супаставляльны аналіз ідэй рускага пісьменніка і сацыяльна-этычных шуканняў польскага асветніка Мар’яна Здзяхоўскага зрабіў прафесар БДУ В.П. Рагойша. Дацэнт факультэта журналістыкі Т.С. Студзенка казалі пра ўніверсальнасць творчасці Л. Талстога і Э. Заля, аспірантка БДУ М.Л. Лебедзева разгледзела факты ўплыву Л. Талстога на творчасць В. Розанова.

Музычныя тэмы ў талстоўскім апавяданні “Пасля балю” прасачыў з выкарыстаннем аўдыё-ілюстрацый кампазітар, культуролаг А.Л. Рэнанскі (Беларускі ўніверсітэт культуры). Доктар філалагічных навук І.С. Скарапанава прачытала даклад пра “талстоўскі код” у

творчасці рускіх постмадэрністаў. Тэма “Леў Талстой і Беларусь” гучала ў выступе Л.І.Зарэмба, яе калега па кафедры рускай літаратуры БДУ Н.Л. Блішч распавяла пра новыя літаратуразнаўчыя даследаванні творчасці вялікага пісьменніка. Дацэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта В.М. Клакоцкі закрываў у сваім паведамленні некаторыя аспекты “маральнага максімалізму” Л. Талстога.

Для студэнтаў на факультэце была арганізавана экскурсія выданняў розных твораў пісьменніка за некалькі апошніх дзесяцігоддзяў і выпушчана прысвечаная яго юбілею нацыянальная газета з фотаматэрыяламі. Публічную лекцыю пра сучаснае ўспрыманне мастацкай прозы Талстога прачытаў прафесар кафедры рускай літаратуры БДУ А.А. Станюта.

А.А. СТАНЮТА,  
прафесар

КАНФЕРЭНЦЫІ

## Лідэр і навацый

У Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Універсітэцкая адукацыя і навука ў XXI стагоддзі” адбылася 24 кастрычніка на базе Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы БДУ. На ёй разглядаліся стан і перспектывы развіцця вышэйшай адукацыі, пераход на двухступенную сістэму навучання ў ВНУ. Удзельнікі абмеркавалі пытанні, датычныя развіцця вышэйшай адукацыі ў свеце, маніторынгу Балонскага працэсу, досвед рэфармавання вышэйшай школы ў Расіі і Украіне. У рамках форуму прайшлі ўрачыстасці з нагоды 30-годдзя гэтага галаўнога рэспубліканскага навукова-метадычнага і інфармацыйна-аналітычнага цэнтра вышэйшай адукацыі. Сёння інстытут — лідэр па ўкараненні інавацый у вышэйшую школу Беларусі. Ён выконвае свае функцыі ў шчыльным узамедзеянні з Міністэрствам адукацыі, супрацоўнічае з навучальна-метадычнымі аб’яднаннямі, міжнароднымі і замежнымі адукацыйнымі арганізацыямі, цэнтрамі і праграмамі UNESCO, ENIC, TEMPUS, UNDP, IATP, IREX. На базе інстытута існуе сетка навучальных курсаў, семінараў, праграмаў павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў па ключавых накірунках дзейнасці вышэйшай школы Беларусі, функцыянуе Рэспубліканскі цэнтр Інтэрнэт-адукацыі.

Паводле  
інфармацыі БЕЛТА

НАВУКА

## Новы фільтравальны матэрыял

Беларускія хімікі распрацоўваюць новы фільтравальны матэрыял — моцнаасноўны валакністы аніянты, які будзе прызначана для паглынання кіслых газаў. Неабходнасць у такім матэрыяле існуе на прадпрыемствах электроннай, харчовай і медыцынскай прамысловасці. Распрацоўка моцнаасноўнага валакністага аніянты вядзецца ў Інстытуце фізіка-арганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ўжо каля двух гадоў, завяршыць працу навукоўцы мяркуюць у 2005 г. Нядаўна была зроблена эксперыментальная партыя. Прамысловым жа выпускам аніянты зоймецца Інстытут фізіка-арганічнай хіміі НАН Беларусі і УП “Унітэхпрам” БДУ.

## Ачыстка ад мыш’яку

Прэпарат, які зможа ачышчаць ваду ад мыш’яку, распрацоўваюць навукоўцы Інстытута фізіка-арганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Гэты матэрыял, як мяркуюць, стане фільтраваць ваду значна хутчэй, чым наяўныя аналагі, і не будзе выдзяляць шкодных дамешкаў (напрыклад, цяжкіх металаў). Гэта экспертная тэхналогія: у Беларусі праблемы ачысткі вады не існуе, але з ёй сутыкаюцца ў некаторых краінах Заходняй Еўропы і Паўночнай Амерыкі.

Распрацоўкі вядуцца ўжо амаль год. Прамысловым асваеннем прэпарата зоймецца Інстытут фізіка-арганічнай хіміі НАН Беларусі і УП “Унітэхпрам” БДУ.

Паводле інфармацыі БЕЛТА

АБ’ЯВЫ

## Рэктарат Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

аб’яўляе конкурс  
на заміяшчэнне пасады:

**ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:** замежнай журналістыкі і літаратуры, міжнароднага права, менеджменту і арганізацыі аховы здароўя, медыкасацыяльнай работы і медыцынскай псіхалогіі, медыка-біялагічных тэхналогій;

**ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ:** аналітычнай хіміі, функцыянальнага аналізу, медыка-біялагічных тэхналогій;

**ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:** інтэлектуальных сістэм, радыёфізікі, ураўненняў матэматычнай фізікі, функцыянальнага аналізу, гісторыі новага і найноўшага часу, крыніцзнаўства, гісторыі старажытнага часу і

ЭКСКУРСІІ

## Паездкі ў Чарнігаў і Кіеў

Навукова-адукацыйная кансультацыйная ўстанова “Цэнтр міжнароднай дзейнасці БДУ” арганізуе для супрацоўнікаў нашага ўніверсітэта разнастайныя экскурсійныя паездкі. Не так даўно супрацоўнікі цэнтра адкрылі маршруты Мінск—Чарнігаў, Мінск—Чарнігаў—Кіеў. У Чарнігаве экскурсантам прапануюць паглядзець Свята-Успенскі Ялецкі і Тройца-Ільінскі манастыр, Пятніцкую царкву, Антоніевыя пачоры, гістарычны музей мецэната Тарноўскага.

Намесніца дэкана факультэта журналістыкі Алена Іванаўна Конанава, якая пабывала ў гэтым туры з групай супрацоўнікаў і выкладчыкаў універсітэта, кажа, што ўражанні ад паездкі самыя лепшыя: “Мы наведалі столькі цікавых месцаў! Не буду распавядаць падрабязна, бо гэта трэба бачыць сваімі вачыма. Чаго варта толькі наведваць падземнага чатырох’яруснага старажытнага манастыра... А цяперашні дзейны жаноцкі манастыр, шматвекавы цэрквы — гэтыя месцы дарагія не толькі для хрысціян, але і для ўсіх духоўна багатых людзей”.

Экскурсанты аглядаюць не толькі духоўныя цэнтры, але і сучасныя месцы адпачынку. “Увечары мы наведалі забаўляльны комплекс Чарнігава, які адпавядае запатрабаванням людзей любога ўзросту: боўлінг, бильярд, гульнёвыя аўтаматы, рэстаран з феерычнай праграмай, дыскаўтэка, маладзёжная перформанс-кавярня. Цікава было пабываць паўсюль, бо людзі даюць больш поўнае ўяўленне пра краіну, чым славутыя мясціны”, — згадвае А.І. Конанава.

Не забыліся арганізатары паездкі і пра закупку сувеніраў. Турысты наведалі гандлёвыя кропкі Чарнігава, тамтэйшы рынак, “парадавалі” сябе таварамі па нізкіх коштах.

**Наступныя паездкі адбудуцца 6 і 21 лістапада, 5 і 19 снежня. Экскурсія разлічана на 3 дні. Паездка ў Чарнігаў каштуе 37 у.а. + 15.000 руб., паездка з заездам у Кіеў абыдзецца на 5 у.а. даражэй. Супрацоўнікам БДУ — скідка 50 % (за кошт прафкама). Звяртацца можна на адрас: Мінск, прасп. Машэрава, 9, тэл. /факс 209-44-83, 209-45-36, 209-45-37.**

А. АРСЕНЬЕВА



дыка-сацыяльнай работы і медыцынскай псіхалогіі, менеджменту і арганізацыі аховы здароўя;

**ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРАЎ:** медыка-біялагічных тэхналогій.

**Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.**

**Адрас: 220050, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, БДУ, універсітэцкі цэнтр БДУ, універсітэцкі гарадок, вул. Бабруйская, 7, паверх 4, пакой 411, тэлефон 209-53-45, e-mail: Gazeta@bsu.by**

**НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ўстанова “ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А.Н. СЕЎЧАНКІ” БДУ**

аб’яўляе конкурс на заміяшчэнне вакантнай пасады вядучага навуковага супрацоўніка па спецыяльнасці 01.04.07 (фізіка цвёрдага цела).

**Тэрмін конкурсу — месяц з дня апублікавання аб’явы.**

**Дакументы накіроўваць на адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7. Тэл. 277-48-43.**

Рэдактар Т.М. КАЗАК



Адрас рэдакцыі:  
220050, Мінск,  
Універсітэцкі гарадок,  
вул. Бабруйская, 7,  
паверх 4, пакой 411,  
тэлефон 209-53-45,  
e-mail: Gazeta@bsu.by